

Запрашаем наведаць 22 снежня 2018 г. Дзень бяспечных паводзін



| Назва мерапрыемства | Час правядзення | Месца правядзення | Адказны |
|---|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 - 4 класы | | | |
| Спаборніцтвы "Лыжна-саначныя гонкі - 2018" /Спартландыя "Зімовыя перамогі" | 9.00 - 9.45 | Тэрыторыя школы/ Спартыўная зала | Салавенюк Н.І. |
| Гульнёва-пазнавальная праграма "Гэтыя бяспечныя канікулы" | 9.55 - 10.40 | Кабінет №11 | Велесевіч Т.Г. |
| Онлайн-віктарына "Спадар дарожны знак" | 10.50 - 11.35 | Кабінет №12 | Фядотава А.А. |
| Гульнёвая праграма "Мы - акцёры" | 11.45 - 12.30 | Стадыён | Фядотава А.А. |
| 5 - 8 класы | | | |
| Спаборніцтвы "Лыжна-саначныя гонкі - 2018"/Спартландыя "Зімовыя перамогі" | 9.00 - 9.45 | Тэрыторыя школы/ Спартыўная зала | Салавенюк Н.І. |
| Гульнёва-пазнавальная праграма "Гэтыя бяспечныя канікулы" | 9.55 - 10.40 | Кабінет №11 | Велесевіч Т.Г. |
| Онлайн-віктарына "Спадар дарожны знак" | 10.50 - 11.35 | Кабінет №12 | Фядотава А.А. |
| Гульнёвая праграма "Мы - акцёры" | 11.45 - 12.30 | Стадыён | Фядотава А.А. |
| 9 - 11 клас | | | |
| Наведванне факультатыўных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу | 9.00 - 12.30 | *** | *** |
| Онлайн-віктарына "Спадар дарожны знак" | 10.50 - 11.35 | Кабінет №12 | Фядотава А.А. |
| Прафілактычная гутарка "Правілы паводзін на зімовых канікулах" | 11.45 - 12.30 | Кабінет №11 | Велесевіч Т.Г. |

А таксама ўдзел вучняў 5 - 7 класа з 10.00
да 12.00 ў раённай інтэлектуальна-забаўляльнай гульні "Піянерскі квіз"
(г.Пружаны, адказны Барысевіч К.Л.)

экскурсія вучняў 5 - 8 класа з 10.00
да 12.00 ў Пружанскі дом рамёстваў (г.Пружаны, адказны Чабоцька С.С.)